

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 231 (5905) 6 кастрычніка 1937 г., серада ЦАНА 10 КАП.

СЕННЯ УНУМАРЫ:

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛА: Раёны друг і выбары ў Вярхоўны Совет СССР.

Выступленне тав. М. М. Літвінава на пленуме Лігі нацый.

Чырвонасцяжны ансамбль чырвонаармейскай песні і таца вярнуўся ў СССР.

ЛІТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА. — Творцаць падчынаючых пісьменнікаў.

Парысы: Віктар Вярхоўскі — У дубняку. Нікалай Алтайскі — Звычайнае.

Варшы: А. Леанідаў — У гарах Гвадарамі.

Т. Валенцік — Дорога праз поле. М. Друшчыц — Тут калосці. Д. Капытоў — Маці з сынам гаварыла.

АРТЫКУЛЫ:

С. Галкін, І. Турэцін — Аб гарадской гаспадарцы Менска — 2 стар.

М. Бронскі—Паспеў сакавіты вінаград—4 стар.

Горсовет сталіцы БССР павінен прадаваць узорна — 2 стар.

ЗА РУБІЖОМ:

Усеагульная забастоўка настаўнікаў у Польшчы.

Нота Кітая аб зверствах японскіх захватчыкаў. Здань голоду над Германіяй.

РАЁННЫ ДРУК І ВЫБАРЫ ў ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

Шчыльна набліжаюцца тэрмін пачатку выбарчай кампаніі. Завяршаецца падрыхтоўчая работа ў краях, абласнях, нацыянальных рэспубліках па вызначэнні граніц выбарчых акруг і участкаў. Краіна набліжаецца да самага адказнага перыяду падрыхтоўкі выбараў, — гэта значыць да перыяду вылучэння і абмеркавання па акругах кандыдатур людзей, вартых высокага звання дэпутатаў у Вярхоўны Совет Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік.

Калясальна ўзрастаюць у гэты перыяд задачы арганізацыйнай, агітацыйнай і прапагандыскай работы нашай партыі, якая з'яўляецца, як записана ў Сталінскай Канстытуцыі, «перадавым атрадам працоўных у іх барацьбе за ўмацаванне і развіццё сацыялістычнага ладу і ўдзеле кіруючае ядро ўсіх арганізацый працоўных, як грамадскіх, так і дзяржаўных». Велізарную адказнасць за падрыхтоўку да выбараў уключае партыя Леніна—Сталіна на кожную ступень арганізацыі, велізарныя задачы кладуцца на большыя і дробныя.

Выбары дэпутатаў у Вярхоўны Совет будуць адбывацца па акругах, кожная з якіх ахапляе некалькі раёнаў. Натуральна, што галоўны пільжар агітацыйнай работы ляжа на раённых газетах, выхадзячых у пераходны перыяд. Некалькі соцень гэтых газет павінны адтэраць перадавую агітацыйную ролю па ўсёй выбарчай кампаніі, і кожны абласны, краёвы камітэт партыі абавязан зараз паставіць перад сабой пытанне: ці гатовы раённая газета яго выканаць, асабліва газеты, выходзячыя ў пераходны перыяд, якія выкананы сваёй будыённай палітычнай ролю?

Ісправілі ўзровень работы большасці раённых газет, у тым ліку і многія выходзячых у маркучы пераходны перыяд, акруг, не дае ўпэўненасці ў гэтым. Первейшай задачай усяго друку ў апошнія месяцы з'яўляецца з'яўленне прапаганды, распаўсюджанне найбольш прамасам працоўных Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона. І тут, не гледзячы на прайшоўшы этап закона, ямаля газет набываюцца, дэзарыентавалі масы чытачоў, масы выбарчых акруг. Восе, напрыклад, «Муромскі работнік» — выліка штэдыяна раённая газета Муромскага раёна, Горкаўскай вобласці. Зусім нядаўна ў пераходны перыяд пачаўся падрыхтоўчы да выбараў у Вярхоўны Совет газета паведаміла:

«Па раёну налічваецца каля 3 тысяч неісправленых. З прычыны неісправленасці будучы пазбавлены права прымаць удзел у выбарах, калі ім не будзе аказана дапамога ў ліквідацыі неісправленасці».

Тым самым рэдакцыя «Муромскага работніка» спрашчана сказала адно з асноўных палажэнняў выбарчага закона. Алічым рэсультат прага газета ўстанавіла, напераконт Сталінскай Канстытуцыі, нейкі адукцыйны пэніс і напярэва дакратыравалі неаказана, антысавецкае па сваім духу, пазбавленне трох тысяч грамадзян выбарчых правоў. Газета гэта выдаліць у Муроме, які, напавіна, будзе цэнтрам выбарчай акругі. Ші не ясна, што паводзіны рэдактара газеты І. Кветчона безадказныя, а становішча ў самой газеце надобнае.

Неадкладна на працягу некалькіх дзён, установа правярць і зацвердзіць рэдактару і сакратару рэдакцыі раённых газет, выходзячых у пераходны перыяд, перадавы сувязь з масамі, пастаянная інфармацыйная сувязь аб жыцці і вяртэнні мас, адпаведнае іх лум і назады. Жыццё стала ў нашай краіне яркім, мадэрнізмам, расліскам, шчаслівым для дзясяткаў мільянаў працоўных, для ўсіх нацый СССР. Сталінская эпоха азнаменавана такім творчым уздымам мас працоўных, якога не ведала і ведаць не магла ні адна працоўная эпоха жыцця чалавечства. Удзельны гэты асабліва буды праўдлівае зарод. перад вялікай пазіцыяй—першымі выбарамі ў Вярхоўны Совет СССР.

Увесь наш друк і, асабліва, кожная раённая газета, выходзячая ў пераходны перыяд партыі, трывае перад краінай. Экзамен на высокую палітычную зраспеласць, на астрату палітычнага пачуцця, на права быць зстойлівым высокага звання кадыдэнтаў арганізатара, агітатара, прапагандыста большыма. Экзамен гэты павінен быць вытрымкай! — Такі адзін з прывейных запавядаў кожнага камітэта нашай вялікай партыі.

зетах адносіна ў першую чаргу прапаганда варожых ідэй пад сцягам асуджэння іх. Так, напрыклад, у Барышнікоўскім раёне, Умурыцкай АССР, раённая газета «Победа» ў перадавым артыкуле пад загалоўкам «Вораг народа раскрыты» друкуе цэлую серыю густа антысавецкіх доўгунгаў. Тым самым нам, рэдактара Бажанаў ператварыў гэты нумар газеты ў трыбуну ворагаў народа, ворагаў нашай партыі і савецкай улады. Газета «Лунінская коммуна» друкуе ў нумары ад 25 верасня артыкулы пад контррэвалюцыйным загалоўкам. Прайшло не мала дзён, аднак, не відаць, каб Буйбышэўскі абком заклікаў да паралку рэдактара газеты.

Спробы ворагаў скарыстаць савецкую газету як трыбуну антысавецкай агітацыі, — і пад відам «выкрыцця варожых ідэй» і ў выглядзе наўмысленых аплэчак, апісак, «нядадальных» фраз і т. д., — спробы гэтыя, несумненна, яшчэ будуць мець месца ў ходзе выбарчай кампаніі. Первейшы абавязак партыйных органаў — павяршыць склад работнікаў газет, умацаваць кадры аблітаў, закрыць усе шчыльны, прае якія можа забрацца вораг народа на газетную трыбуну.

Праверка абкомам, крайкомам, ПК нацкомпартай рэдактару і сакратару рэдакцыі газет, замена людзей нягодных, не адукуемых палітычнага заведз. а. людзей, да напна алічымых партыі, яе сталінаўму Цэнтральнаму Камітэту і Савецкаму ўраду, — такая асноўная задача падрыхтоўкі друку да выбарчай кампаніі. Асноўная, галоўная задача, але не адзіная. Газетам, выходзячым у пераходны перыяд, абкомам і крайкомам павінны аказаць і матэрыяльную, тэхнічную дапамогу. Ші-ж не ганебаць, што да гэтага часу многія ў гэтых газет размешчаны ў брудных і цесных памяшканнях, не маюць нават пішучай машыны, і, самае плажкае, выходзяць у белда абсталяваных друкарнях, дзе часам адукуецца саміма неабходны для выпуску газеты шрыфты, запісныя часткі машыны і т. д.

Адапта і выхадзячых знадворна гэтыя газеты буды, шара, нехайна, нечэптална. Нельга больш мірацца з такім становішчам! Нельга, асабліва зараз, у пару найбольшага росквіту сацыялістычнага дэмакратызма, бурнага росту палітычнай актыўнасці найбольшых мас працоўных. У часе выбарчай кампаніі яшчэ больш адукувальна будзе парасці і валода многіх газет. Напрыклад, такой, як усельская (Хеходне-Сібірскай вобласці) раённая газета.

Адаптаваць усельскую рэдакцыю ад мас дашыла да анекдатычных размераў. Нават зметку аб папуючых прызелках у абласце, Усольскага раёна газета атрымала з... Іркуцка, ад абласнога аддзялення ТАСС. Гэта—грань пазыцыя газеты. Такую газету нельга выдаваць наогул. Такая газета не мае права на існаванне, асабліва ў перыяд выбарчай кампаніі! Бо адначаснавы рысак большышай прэсы заўсёды была яе пясняныя, перадавыя сувязь з масамі, пастаянная інфармацыйная сувязь аб жыцці і вяртэнні мас, адпаведнае іх лум і назады.

Жыццё стала ў нашай краіне яркім, мадэрнізмам, расліскам, шчаслівым для дзясяткаў мільянаў працоўных, для ўсіх нацый СССР. Сталінская эпоха азнаменавана такім творчым уздымам мас працоўных, якога не ведала і ведаць не магла ні адна працоўная эпоха жыцця чалавечства. Удзельны гэты асабліва буды праўдлівае зарод. перад вялікай пазіцыяй—першымі выбарамі ў Вярхоўны Совет СССР.

Увесь наш друк і, асабліва, кожная раённая газета, выходзячая ў пераходны перыяд партыі, трывае перад краінай. Экзамен на высокую палітычную зраспеласць, на астрату палітычнага пачуцця, на права быць зстойлівым высокага звання кадыдэнтаў арганізатара, агітатара, прапагандыста большыма. Экзамен гэты павінен быць вытрымкай! — Такі адзін з прывейных запавядаў кожнага камітэта нашай вялікай партыі.

«ПРАВДА».

Тав. К. Е. ВАРШАВА на АРЕННІХ ТАКТЫЧНЫХ ВУЧЭННЯХ БАЛТЫЙСКАГА ФЛОТА

КРАНШТАТ, 5 кастрычніка. (БЕЛТА). 5 кастрычніка на асенніх тактычных вучэннях Чырвонасцяжнага Балтыйскага флота прыбыў народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза тав. К. Е. Варшава. На Кранштатскім раёне тав. К. Е. Варшава ўрабіў агід рабаву.

На лінкоры «Кастрычніцкая рэвалюцыя» пачаўся спяг іспрознага камандара абароны. Разам з народным камісарам

абароны на караблі прыбылі начальнік морскіх сіл РСЧА флагман флота 1-га ранга тав. Віктараў, камандарм 2-га ранга тав. Дыбенка, камандуючы Балтфлотам флагман 2-га ранга тав. Ісакаў, камісар дзяржаўнай безапаснасці 1-га ранга тав. Зякоўскі.

Камандзір з'явіўся з рэйда. Асеннія тактычныя вучэнні пачаліся.

ЧЭХАСЛАВАЦКІ ПАСЛАННІК П. ЗДЭНК ФІРЛІНГЕР ПРЫБЫЎ У МАСКВУ

5 кастрычніка ў Маскву прыбыў нованазначаны надзвычайны пасланнік і паўнамоцны міністр Чэхаславакіі ў СССР п. Здэнк Фірлінгер.

На Беларускай вакзале п. Фірлінгера

сустрэкалі ч.а. загалычка прэтакольнага аддзела Наркмата замежных спраў тав. С. І. Волк і склад чэхаславацкай місіі ў Маскве на чале а павераным у справах п. Шуот.

(БЕЛТА).

АДКРЫЛАСЯ УСЕБЕЛАРУСКАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ СІАУЗА СІВАГАДОУЧЫХ СОУГАСАУ

Утара ў Менску адкрылася першая Усебеларуская канферэнцыя сіауза сівягалодчых соугасаў. На канферэнцыю з'явіліся 83 дэлегаты з 60 соугасаў і 6 навуковых устаноў.

Сярод дэлегатаў канферэнцыі лепшыя стаханавцы сацыялістычнай жылдлагадоўлі, а таксама прымаюць удзел арганізатары тт. Белая, Шапка, Русаковіч, Дешчыліна і Шынкароў.



Чырвонасцяжны ансамбль чырвонаармейскай песні і таца С'яюза ССР на ст. Негарэлае. У цэнтры — мастацкі кіраўнік ансамбля праф. Аляксандраў. Фото С. Грына.

НА ПЛЕНУМЕ ЛІГІ НАЦЫЙ

ВЫСТУПЛЕННЕ Т. М. М. ЛІТВІНАВА

ЖЭНЕВА, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). На сёнешнім вечэрнім пасяджэнні пленуму Лігі нацый разглядаў рэзалюцыю «Камітэт дэпанітэ васьмі», у якой дараваецца Совету «разглядзець умовы, у якіх трэба, пры наўстанаві палыхоўчых акаліччаванай, атрымаць інфармацыю аб заўвагах нечленаў Лігі ў адносінах дакта Лігі». Гэта рэзалюцыя фактычна ахвілае праправаванне дэлегата Чылі Эндарса аб неадкладным разглядзе гэтага пытання пленумам.

Выступіўшы ў абарону сваёй прапановы, чыліскай дэлегат Эндарс прабаваў даказаць, бышым яго прапанова «не мае на ўвазе акую-небудзь адукутуючую дэяржаву». Пры гэтым ён зрабіў велікіх вытравані вылап па арасу СССР, заявіўшы, што чыліскай дэлегатам пазіцыя ў 1934 годзе разам з іншымі членамі Лігі нацый запрашэнне СССР уступіць у Лігу, ахвілазых з тых-жа мэрваняў «уверальна», з якіх чыліскай дэлегатам ахвілазых і зарод.

У сваёй прамаве Эндарс прабаваў павя сацыялізма на рад прамоў тав. Літвінава, у якіх указавалася на азначэнне і ролю міжнароднага супрацоўніцтва для ўмацавання ўсеагульнага міру.

Дэстаўноўшы вопытны Эндарс даў тав. Літвінаў, які заявіў, што ён не збравася выступіць, бо на пытанні аб універсальнасці ён ужо сшынуўся ў сваёй першай прамаве на пленуме. Аднак, выступленне Эндарса вымушае яго сказаць некалькі слоў, паколькі гэта выступленне можа прынесці да непаразумення ў пытанні аб універсальнасці.

Ніхто ніколі не амаўляў, — сказаў тав. Літвінаў, — неабходнасць і вяртэнне ўніверсальнасці Лігі нацый. Ніхто ніколі не павячыў і не мог парачыць супроць запрашэння ў Лігу акую-небудзь дэяржавы, якая не з'яўляецца членам Лігі, незалежна ад унутранага рэжыму дэяржавы, калі была чымсь малейшая ўпэўненасць у тым, што гэта дэяржава самаўдзяла ўступіць у Лігу і прыняць яе пакт. Эндарс упамінуў аб абзапалітэ, пасляным некалькі год таму назад некалькім дэяржавам — нечленам Лігі, у тым ліку і СССР. Тав. Літвінаў напамінае пленуму, што, як агульнавядома, запрашэнне было паслана СССР, Турцыі і іншым дэяржавам таму, што члены Лігі фактавалі аб намеры гэтых дэяржав уступіць у Лігу нацый і прыняць яе пакт без усякіх папярэдніх умоў і амен.

Такім чынам, гэты вылапак не мае нічога агульнага з пытаннем, паставілім чыліскай дэлегатам аб тым, каб запытаць у нечленаў Лігі іх думку аб будучай рабаве Лігі. Калі пакт Лігі выпрабавуецца павяй групай дэяржав, яны не запытаць думку нечленаў Лігі аб гэтым пакце. На працягу 10 год пакт перапрабавуецца і вяртэнняе і ніхто не думай аб тым, каб запытаць пры гэтым думку дэяржав.

якія сталі па-за Лігай нацый. Тав. Літвінаў гаворыць, што яму невядома, каб у гэты час Чылі або акая-небудзь іншая дэяржава прапавала разаслаць анкету нечленам Лігі і запытаць іх думку.

Калі-б дэлегат Чылі паведаміў хоць-бы неафіцыйна, — заявіў тав. Літвінаў, — аб тым, што та я і іншая дэяржава гатова ўступіць у Лігу на аснове існуючага пакта і што яна чакае запрашэння ўступіць у Лігу, то советні ўраў першым паліска-б бы такое запрашэнне.

Тав. Літвінаў напамінуў, што суненне ў мэтанаставі прапановы чыліскай дэлегата ён выказаў ужо ў сваім першым выступленні на пленуме. А тое, што ахвілазых з таго часу, толькі ўмацавала яго сумненні. Ён зарод яшчэ больш пераканан, што прапановы Чылі аявоучасова. Увоўт: «Камітэце 23-х» быў праабран вопыт: з'яўляючы нечлена Лігі былі запрашаны прыняць удзел у яго работам.

Алічым рэзультатам гэтага вопыту быў багемная страта камітэтам пяці дзён. Навей аюпніх дзён заавазілі, што Ліга не ў стане весті практычную работу для паласцення сваіх асноўных мэт — павытсці паважаль мір, неаалежнасць і тэрытарыяльную паласнасць дэяржав — членаў Лігі — зусім не-а-а адукутуючых універсальнасці, а з-а адукутуючых аяроў саміх членаў Лігі. Па пытанні, аб якіх з'яваляся-б, не павіна было быць ніякіх спэчак, аб якіх самі факты гаворыць за сабе, пленум не мог прыняць рашэнняў, прадуладжываючых акая-небудзь практычны дзеянні.

Некалькі супраціўляліся ўсеаку дэаюно, азначая колькасць другіх палічыла за лепшае ўстрамацца ад галасавання. Калі апытаць сабе, ці ўнесла-б прысутнасць нечленаў Лігі больш азізнасці ў прынясе рашэнняў, ці дапамагла-б прысутнасць нечленаў Лігі паважаль нашамі зусурдэнні, — то на гэтыя пытанні прыхотліва аказалі аюмоўна. Наадарот, яна-б толькі палічыла разыхоўналі, павячылі-б лік членаў, галасуючых супроць неабходных дзеянняў, або ўстрымаўшыся. Не адукутуючых універсальнасці Лігі нацый перааказале афектыўнасці пакта і актыўнасці Лігі, — паўтарае тав. Літвінаў, — а іншыя, аялічэнні.

Тав. Літвінаў выказае пазыю, што Совет, абмярваючы гэта пытанне, будзе мець гэтыя факты на ўвазе, і што не будзе вынесена ніякіх паспешных рашэнняў, якія могуць толькі павячыць зусурдэнні Лігі і паралізаваць яе дзеянні. У аялічэнне тав. Літвінаў заяўляе: Паколькі зарод не ставіцца пытанне аб самім прыняцці, і не жалучы аявені на нішто ўсю работу «Камітэце 28-м» галасаваннем супроць рэвалюцыі, савецкай дэлегатам ўстрымаецца ад галасавання. Старшыня ставіць рэзалюцыю на галасаванне. Рэзалюцыя прымаецца.

ПРЫВІТАННЕ ТАБЕ, РАДЗІМА!

ЧЫРВОНАСЦЯЖНЫ АНСАМБЛЬ ВЯРНУЎСЯ ў СССР

НЕГАРЭЛАЕ, 5 кастрычніка. (Спец. нар. «Звязды»). Пасля пяцідзённай пазездкі па Францыі і Чэхаславакіі сёння ўвечары спецыяльным экспрэсам вярнуўся з заграіні ў СССР Чырвонасцяжны ансамбль чырвонаармейскай песні і таца Саюза ССР на чале народным артыстам СССР праф. А. В. Аляксандраўм.

На станцыі Негарэлае ў гонар ансамбля быў выстраен ганаровы каравул з байшоў менскага гарнізона.

Артыстаў вітаў прыбыўшы ў Негарэлае намеснік камандуючага войскамі Беларускай ваеннай акругі камкор тав. Апанасенка.

Вамі, выдатнымі сынамі савецкага народа, — сказаў ён, — ганарыцца Рабоча-Сялянская Чырвоная Армія, ганарыцца і ўся Савецкая краіна.

У адказ перан агаласіўся магучым «ура» ў гонар вайлікага Сталіна, маршала Савецкага Саюза тав. Варашылава, у гонар СССР.

У гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» праф. Аляксандраў пазаяўляўся ўражаннямі ад пазездкі па Еўропе.

Ён сказаў: — Выступленні чырвонаармейскага ансамбля ў Францыі і Чэхаславакіі былі сапраўднымі трыумфам савецкага мастацтва. Міністры, грамадскія дзеячы, журналісты, музыканты, тэатральныя работнікі, усе слаі грамадства сталіны Францыі павіналі былі прызнаць, што яны ў Парыжы не бачылі палёнага мастацтва, такога выдатнага майстэрства на працягу апошніх 35 год.

Праграмы ўсіх нашых канцэртаў па сутнасці былі падвойнымі праграмамі.

СУСТРЭЧА ў МЕНСКУ

11 гадзін 20 мінут вечара. Пал гукі аркестраў і прывітальных вокаў куўерскі поезд падшоў да перона.

Кароткі мітынг. Гаворыць камітар-органосет т. Марозаў.

— Ад імя байшоў, камандзіраў і паліграфікаў перадаю наша багале чырвонаармейскае прывітанне ансамблю чырвонаармейскай песні і таца СССР. Мы ўвесь час сачылі за вашымі поспехамі, якія з'яўляюцца поспехамі ўсёй Чырвонай Арміі і нашай сацыялістычнай радзімы.

Няхай жыве наш правадыр, друг і настаўнік таварыш Сталін!

ЧЫРВОНАЯ СТАЛІЦА РЫХТУЕЦЦА ДА ВЫБАРАЎ

МАСКВА, 5 кастрычніка. (БЕЛТА). У Сталінскай выбарчай акрузе Масквы, алічым населенніцтва Сталінскага і большую частку Буванскага раёнаў, выдзелена вялікая палыхоўчая работа да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Акрута, якая налічвае 302 тысячы жылдоў, разбіта на 100 з лішнім участкаў. Складаныя выбарчыя спіскі.

Работнікамі вылучаны памяшканні для выбараў і выбарчых камісій. Галасаванне будзе адбывацца ў школах і клубах. Агульная зала прызначана для чакаання. У усёсім пакоі зыбарчых атрамае бюлетон для выбараў у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей, а таксама каверцы. Для аялічэння бюлетонаў адукутыпа асобам пакой, раздзелены шырмамі, прыкладна, па дзесяць кабінаў. У кожнай кабіне будзе столік і два крэсылы. Другое крэсла акажаша неабходным у тым выпадку, калі з выбарчымкам неісправленым ці сільным прыдзе суправажальчыца яго грамадзянін. У наступным пакоі, дзе аялічэння выбарчых камісій, залічаныя ў каверцы бюлетоні адукутуючых у ўрну. Маркуча, што ўся працэдура галасавання павіна аяліць не больш пяці мінут.

На ўсіх участках будзе па 4—5 адукутуючых для перавозкі ізалітаў і старыкоў па месца галасавання і везаў. Пры Сталінскай райсавене арганізуецца выстаўка савецкага будаўніцтва. Яе мэта — паказваць твар старой Масквы, мінулае раёна і заагненні за 20 год сацыялістычнага будаўніцтва. Рабінца дошкі для вяртэння спіскаў.

УЗНАГОРДЖАННЕ АГРАНОМА Д. Е. КАМЫШЧАНКІ

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР за поспехі ў справе ўдасканалення селькі і ўкаранення новых метадаў сяўбы ўзнагародзіў агранома Д. Е. Камышчанку ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

НАПАД ПАДВОДНАЙ ПОДІ НА АНГЛІСКІ МІНАРОСЦ

ЛОНДАН, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Пагоде вестак аяенства Рэйтар, сёння ў заходняй частцы Міжземнага мора на англійскіх патрульных аяінец «Базіліс» напала «невядома» падводная лодка. Тэрпела не павала ў пазь. «Базіліс» закінуў раёны павуўлення падводнай лодкі алічымымі мінамі.

САНІТАРНАЯ ДАПАМОГА КІТАЮ

ЖЭНЕВА, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Пазавчора пленум Лігі нацый вырашыў прыняць рашэнне аб аказанні санітарна-адукутуючых дапамогі Кітаю. Сёння 4-я камісія ўхваліла прадастаўленне па дараўчым дэ-

Бісравалісе ўсе нумары, бісравалісе «Песня аб Сталіне», «Песня аб Варашылаве», «Па далянах, па угор'ях», «Полюшка» і іншы.

Нават самыя велізарныя залы не змоглі ўмясціць жадаючых папаці на нашы канцэрты. У вестыбулах стаялі тысячыя натоўпы людзей, прагнўшыя паслухаць нашы выступленні.

Не менш бліскуча прайшлі канцэрты ў Чэхаславакіі. У Празе на-вакале нас сустракалі чэхаславацкія дэлегаты, у тым ліку ад чэхаславацкай арміі, вітаўшыя нас савецкай «Інтэрнацыянала» і пшыцальна-та гімна. І ў Празе ансамбль суправаджаў бурны поспех. У горадзе Успе на Лабе, на гарадской плошчы ансамбль гораца вітаў 20-тысячны натоўп і дэлегаты ад рабочых чэхав і немцаў. Нам радасна было чуць у іх прамовах успаміны аб любімі да Савецкага Саюза, да Сталіна.

Ансамбль даў у Францыі і Чэхаславакіі 27 канцэртаў. Ён атрымаў шматлікія запрашэнні на гастроляў у розныя краіны — у ШІА, Англію, Бельгію.

У часе пазездкі па Еўропе 180 угодніцаў ансамбля ні на хвіліну не забывалі аб сваёй цудоўнай радзіме і ўсім сэрцам вярталіся ў родную Маскву. Праехаўшы сёння польскі кардон, мы аблетэлі і падамо ўдзяку, што зноў на сваёй зямлі прывітанне табе, радзіма!

Першы канцэрт ансамбля пасля звароту з заграіні чылі пагранічнікі, чыгуначнікі і іх сем'і ў рэвізійнай зале Негарэлаўскай таварні.

Ухваляваліся артысты ансамбля з велізарным натхненнем выкалялі рад народных і чырвонаармейскіх песень. М. КІН.

Н. Г.

ЗАЎТРА ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА

ГОРСОВЕТ СТАЛІЦЫ БССР ПАВІНЕН ПРАЦАВАЦЬ УЗОРНА

У ГОРСОВЕЦЕ БЕЗ ПЕРАМЕН

Заўтра спілкашча чарговы пленум Менскага горсовета, які заслухае даклад аб рабоце праэдыума. 4 месяцы таму назад абноўлена кіраўніцтва горсовета. Дзесяткі тысяч працоўных Менска ўскладзілі вялікі назапе на новае кіраўніцтва, новага старшыню. Усе думалі, што новы старшыня горсовета возьмецца па-большайшынку за справу і выведзе з тупіку гарадскую гаспадарку, у які завалі яе польскія шпікі і дыверсанты, прадэшыны на кіруючыя пасады ў рэспубліцы.

Ворагі закансервавалі новае будаўніцтва жыллёвых будынкаў, разбуралі існуючы жыллёвы фонд, стваралі перабой ў рабоце электрастанцыі, наўмысла не будавалі і не расшыралі бытавыя ўстановы (лазіны, пральні і т. д.). Ворагі агортвалі гандлёвую сетку на акраінах. Мільёны рублёў ашуквалася Саюзным урадам на добрыбыт Менска, але польскія шпікі наўмысла вялі работу, каб гэтыя грошы не скарыстаны па назначэнню, разабарыць іх на іншыя мэты.

Праклятыя найміты фашызма нямаюць апрачэтай шчаслівае жыццё працоўных сталіцы. Скаргі працоўных аб пагрозе абнаўленню дамоў, сістэматычным выключэнні свету, аб блізкай будучыні, аб пераходах, палонах тратуарах, пачэсна і бруду ў менскіх лазінах клаліся пад сукно былым старшынёй горсовета. Нават пры новым старшынё яны астаюцца пераабранымі. Па сутнасці ў горсовете нічога не змянілася. Аб гэтым сведчаць публікацыі сёння ў нашай газеце пільных працоўных аб рабоце горсовета.

Старшыня горсовета Кузьмелкі палец аб палец не ўтарыў, каб ліквідаваць вынікі школьніцтва ў гарадскіх гаспадарнях. За 4 месяцы яго работы ён сябе зарэкамендаваў, як бяздзейнага чыноўніка, які інтарэсы працоўных і ў грош не паніць.

На працягу 4-х месяцаў работы гэты, з дапамогай саюзі, старшыня і паўнамоцны сабор адгаворыў абыяка, партыю. Ён не прымае і не выслахвае чаргову горсовета, адгаворыў кітайскай спыяной аз актыва, не вольне і не разгаварвае з членамі секцыі, партком падабраў некалькі чалавек, якія засуджваюць выдучэння на кіруючую работу ў апарат горсовета, але Кузьмелкі ўсё гэта ігнаруе, выдучэнне малых кадраў, тэмпоў гэту справу.

Такія адносіны Кузьмелкі да людзей, да работы нічога агульнага не маюць з савецкімі металамі работы. Не выплываюць, відавочна, ён быў ракаментаваным закладным ворагамі народа на пасаду старшыні горсовета. Ворагі хвалілі Кузьмелкі, гаварылі аб іхніх якіх «заслугах», нікому не вяртаюць.

Будучы нарком Юстыцыі ён нямаюць падтрымаць, каб чэсных, азданых савецкай уладай людзей пачкамі судзілі. Ніхто іхны, як Кузьмелкі з'яўляюцца аўтарам школьніцтва і іншых «аб'яваў» адказнасці за няўдалы пазаткаў.

Нямаюць ён навабіў і на лініі насатжэння ў органы Юстыцыі БССР польскіх пільных, развалу судовых органаў. Аб гэтым вельмі патрабавана пісаў «Звязда» ў нумары ад 5 верасня.

Кузьмелкі зусім нямаюць прыкрыць школьніцтва на Гомельскім чыгуначным вузле, дзе дыверсанты арганізавалі крушэнне. Будучы ў камітэце па расследаванню прычын крушэння, ён кваліфікаваў аўна дыверсію акт, як простую няблагавольнасць Трэба спазнавацца, што пленум горсовета, абмеркаваўшы работу праэдыума, апазіцыю па дастойству работу Кузьмелкі зрабіў і адноснах да яго адпаведныя выказанні.

Прапоўняў Беларусь, пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі, праз несправітны дэмагог Вялікага павалачна народнаў таварыства Сталіна, каліні асталіся вузлы туберознай Менск, за 20 год савецкай улады ператварыў у квітчыныя соніяжытчыны горы, у культурную стапіну аднаўскай БССР. Яны ўправе патрабавалі ад горсовета ўзорнай работы па завадзленню ўсё больш узрастаючых патрабаванняў працоўных.

Мартыянчык А. І. Рабочы фабрыкі «Кастрычнік».

ДЭПУТАЦКІЯ ГРУПЫ БЕЗ КІРАЎНІЦТВА

Выключна дронна кіруе Менскі горсовет дэпутатскімі групамі. За апошнія тры месяцы была толькі адна нарада са старшынёй групы па пытанню падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. У горсовете не зразумелі, што падрыхтоўку да выбараў трэба спалучыць з уадымам, палепшаннем усёй савецкай работы, палепшаннем новых сценёв рабочых да актыўнага ўдзелу ў дзяржаўнай рабоце. На самой справе тут савецкую работу закінулі.

На нашым заводзе «Большэвік» за апошні час дэпутатская група стала прапавіць горш, чым раней. А чаму гэта? Таму, што горсовет не цікавіцца, як працуе група, не дапамагае ёй.

Я, як старшыня дэпутатскай групы, некалькі разоў хапіла ў горсовет, каб зрабіць хвалюючы мяне пытанні аб атрыманні заданне, але старшыню горсовета тав. Кузьмелкі ніколі не застанеш. Прыём дэпутатаў тав. Кузьмелкі назапіў з 9 да 11 гадзін раніцы. Я ў гэты час якраю працую, а ў другія гадзіны, калі вольце, т. Кузьмелкі або няма, або ён вельмі заняты і ніяк нельга з ім пагаварыць. Такім чынам палы раз пытаньняў аставацца не вырашаным.

Уздыць, напрыклад, работу каманды ППХА. Горсовет павінен быў бы зацікавіцца, як яны працуюць у нас, іхны ўказанні, але горсовет гэтай работай не кіруе.

Падрыхтоўкай да кастрычніцкіх свят горсовет таксама не кіруе. Дэпутатаў не абіраюць, заапіваюць, што палічым будучы зрабіць дэпутатам, не калі. Справа ж не ў тым, каб гэтыя заапівацца ўпрыгожваннем будынкаў, неабходна павялічыць палітычную работу з рабочымі, з іх жонкамі, у жактах, асабліва гэта не абходна ў сувязі з падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. У горсовете гэтым не займаюцца.

Некалькі разоў мя дэпутаты, а таксама і рабочыя паміналі горсовету, каб у раёне Малай Серабранкі, дзе жыўчыя рабочыя намагаюцца завада, завада імя Варашылава, фабрыкі імя Крупскай і інш., паставілі мілітэрскі пост. У гэтым раёне часта бывае, што хулігані збіраюць рабочых. Але гэта наша патрабаванне і на сёння асталася незаавадзеным.

Пры такім дронным кіраўніцтвам з боку горсовета, бяздзейна, што і дэпутатская група не здолее добра наладзіць работу.

Старшыня дэпутатскай групы менскага скурзавода «Большэвік».


ХВАШЧУСКАЯ ЧАМУ ЦЁМНА НА АКРАІНАХ?

У гэтым годзе, як і ў мінулым, у Стаўраўскім раёне горада, дзе я жыў, сягаюць гарыць толькі за 7 гадзін перады, а з 7 да 12 наступнае цёмра. Калі-ж трэба класіфікацыя спыць, святло з'яўляецца. Гэта з'яўляецца нягледзячы ўжо гадзімі. Святло мы амаль не карыстаемся, а плата за яго ўсё-ж брацца.

Мала таго, што гэта адбываецца на мям блізка, бо газу трэба купляць, асутнасць святла не дае магчымасці расці культуры.

Я лічу, што маю права патрабавалі ад горсовета выкананне навае працоўных.

Мартыянчык А. І. Рабочы фабрыкі «Кастрычнік».



Дом Цэнтральных партыйных курсоў па вуліцы Карла Маркса ў Менску. Фото С. Грына.

У ПРЫЁМНАЙ

У Менскі гарадскі совет штодзень прыходзіць дзесяткі працоўных горада па розных хвалюючых іх пытаннях. Ідуць скарыжыцца на дронныя жыллёвыя ўмовы, звартаюцца з просьбай аб атрыманні кватэры, накіраваць хлопцаў у вучылішчы і т. д. Больш за ўсё наведвальнікаў па кватэрных пытаннях. І гэта зусім зразумела. Жыллёвая гаспадарка знаходзіцца ў самым запущаным стане.

Як-жа горсовет абяспечвае прыём наведвальнікаў?

Вось прыёмная старшыні горсовета т. Кузьмелкі і яго намеснік т. Драбышэўскага. З 9 гадзін раніцы сюды прыходзіць адзінаццаць наведвальнікаў. Кожны імянецца прымаць раней і занадта чаргу. Сакратар прымае і т. Берліна сустракае кожнага адным і тым-жа пытаннем — «Чого вы хочаце?» і прапавіць іх адным і тым-жа алказам: «Сёння старшыня горсовета прымае не будзе. Прыйдзіце заўтра».

А я хачу пагаварыць з т. Драбышэўскім, — гаворыць наведвальнік.

Драбышэўскі таксама прымае не будзе, зайцеце пасля выхаднага дня, — адказвае сакратар прыёмнай.

Наведвальнікі абурены, многія з іх хоць і па многа разоў і не могуць дабіцца прыёму.

Нягледзячы на вынікі аб'яву, што ў гэтым месяцы Кузьмелкі прымае наведвальнікаў не будзе, тым-б не хаталі і мяна часу не тратылі. Гэта-ж з'явіліся на жывымі людзьмі, — заўважыла грамадзянка Сабольска.

Ён прымае толькі два разы ў месяц, — заўважвае другі наведвальнік.

Больш вопытныя наведвальнікі, якія ўжо не раз прыходзілі ў горсовет, але не дабіліся прыёму, звыкліся па тэлефону ў прыёмную, фамільнага звартаюцца да сакратара т. Берліна, пытаючы, калі будзе прымаць Кузьмелкі? І ўсе яны атрымліваюць той-жа адказ: прыёму не будзе.

Усе гэтыя абурэнні справіліся. Тут-жа вывясцілася, што Кузьмелкі прымае наведвальнікаў у верасні толькі два разы. Вачыргага прыёму не было ні разу. Не

вадзачных сходах і заўсёды горсовет абядае наведні паразам у гэтай справе. Але па сутнасці гэтыя бюрократыя абяпанні-прамы азелк на наведвальнікаў. Ва ўсіх лазінах — ведаючыя чаргі, бруд, пачэсна, актыўнасці гары. Каб памыцца, трэба патраціць поўнага. Гэта ў дэспітым выпадку, а ішны раз паставіць у чарзе многа гадзін і зусім не памінецца.

Пальскія шпііны, прадэшыны на кіруючыя пасады ў гарадскія арганізацыі, зрыналі будаўніцтва новых лазінаў, прадэстаўляючы ў вынішайшы органы завадзана хулігані весткі аб прапусканой зольнасці існуючых. Яны спыражылі, што горад публічна забяспечана лазінамі.

У 1935 годзе было пачата будаўніцтва новых лазінаў, але яно ідзе такімі чарпачкамі тэмпамі, што невадма, калі будзе скончана. З 702 тысяч рублёў, асвоена на гэту справу ў 1937 г., асвоена на 1 гаспадарку толькі 245 тысяч рублёў. Характэрна, што будаўніцтва гэта яздэс раяны Менбузіам, а потым кіраўнікі горсовета перадалі яго Наркомгосу, на чаде якога стаяў закладны вораг народа.

У Менску вельмі толькі адна механічная працяга. Яна ніяк не можа абслужыць патрабы насельніцтва сталіцы. Вялікая мяшча па месцы і больш, пры чым якасць машыны вельмі дрэнная. Здаецца новае бялізна, а атрымавацца параву. Ші хопь раз зацікавіліся работнікі горсовета, паглядзець вігду скарг пральні? Яны магалі-б пераканацца, што ў пральні не ўсё добра.

Прэзідум горсовета ігнаруе вядзінныя пытанні гарадскога жыцця. З яго погляду зусім выпад, напрыклад, менскі трамвай. Варта прабыць па вуліцы, каб убачыць, у якім багагаспадарчым становішчы ўтрымліваецца трамвайны парк. Вагоны расхвістаны, запущаныя, брудныя, шчыбы пры руху трамвая змяняюць. Па гораду курсірае недастаткова коль-

СПЕКУЛЯНТЫ ГАНДЛЮЮЦЬ КВАТЭРАМІ

«Звязда» ўжо не раз сігналізаваў аб агіднейшых фактах безгаспадарчасці старамога школьніцтва і здыквання над жыллямі жактаў з боку іх кіраўнікоў.

Звадзана-б, што горсовет і горжылсаюз павіны былі модна залучыцца над пытаннем ачыстка жактаў ад розных жулікаў, прахадзімаў і спекулянтаў, што прабраліся ў жакты і сістэматычна развальваюць іх работу. Аднак на справе атрымаваецца зусім адваротны малюнак. Горжылсаюз сам патурае гэтым жулікам. За гэта гаворыць той факт, што горжылсаюз замавае агіднейшыя факты спекулянтскіх кватэрамі, не прыпытае віноўных да алказанні.

Такая факт быў мною выяўлен 7 жніўня. У дом № 11 па Німігскаму завулку (жакт № 6) перасяліўся гр. Хаскін пад шыльдай абмену кватэрамі з грамадзянкай Кабыковай, якая жыла ў жакце № 6. На справе аказалася, што гр. Кабыкова наогул выехала з Менска, а Хаскія, які жыў на прыватнай кватэры па Тарговай вуліцы, атрымаў ад старшыні жакта № 2 т. Вруцера хуліганіў дазволу аб тым, што Хаскін з'яўляецца членам жакта № 2 і аб'яваецца кватэрамі з Кабыковай.

На паставе гэтай палеркі старшыня жакта № 6 Сёйнаў зваў і Хаскіну зняць кватэру. Ясна, што старшыні жактаў № 2 і 6 беспакарана прадэлалі жактэўскую кватэру. Аб гэтым ведалі старшыня горжылсаюза т. Курпата і старшыня Беларжылсаюза Рауеў, але ніякіх мер не прынялі. Толькі пасля ўмяшання пракурора гор. Менска праўленне жакта № 6 вымушана было палець заву ў суд аб высяленні Хаскіна.

І пракуратарыя справа да канца не завелена, бо спекулянтскія жактэўскія кватэрамі Вруцера і Сёйнаў і іх прыхільнікі ішча да гэтага часу да алказанні не прылягнуць.

ГАНДАЛЬ У ПАСЁЛКУ

У Грушаўскім пасёлку — адным з буйнейшых у горадзе, вельмі толькі адзін прадутоўны магазін. Ён ніяк не можа заадавоўць тысяч жылёваў пасёлка і прылягаючых да яго вуліц. Але мала таго, што магазін толькі адзін: прадукты сюды дастаўляюцца з вялікімі перабоямі і ў абмежаванай колькасці. Работнікі прымаюць груба адносіны да пакушнікоў. Нярацік вымагі абавязаванні.

Есць у пасёлку ішча і малочны дароў, але рэзка калі трэба застаць малако ці ішчыя прадукты. Паіны ў большай вымакці пускуюць.

Ішчы горш з праматарамі, такога магазіна зусім няма. У менскіх горсовете, відавочна, ніхто не клопаціцца аб патрабаванні працоўных, што жыюць на акраіне, аб арганізацыі там культурнага савецкага гандлю.

Дан. Капыткоў.

ТАКСІ

Калі вам трэба хутка перадаць багаж, падаць на вакзал, або паехаць за горад і вы захочаце выкарыстаць для гэтай мэты таксі, то дарэмна будзеце яго шукаць. Толькі рэзкім шчаслівым удацця «заадыніць» таксі.

У пачатку гэтага года па гораду курсіраваў 5 таксі, якія зусім не заадавоўвалі запатрабаванні насельніцтва.

Некалькі месяцаў таму назад трамвайны парк пераваў гэтыя таксі Беларжылсаюзу. Большасць аўтамабіляў патрабавала неапатрабаванага рамонту. Вельмі часты былі прыстайкі. Наватсе, усё таксі за выключэннем аднаго былі пасланы на рамонту на Магілёўскі аўтарамонтны завод, дзе яны ўжо з'яўляюцца два месяцы. Па гораду, які мае 200 тысяч жылёваў курсірае... ажно таксі.

Васюкевіч.

АБ ВОЛАКАЛОНКАХ І ТРАТУАРАХ

У справязачнай кампаніі Менскага горсовета працоўныя на сходах рэзка крытыкавалі яго за невыкананне наказы аб рамонце волакалонкаў. І вось, наазаправа пасля аднаго з такіх сходаў прадэстаўні горсовета закрыў волакалонку на Ленінскай вуліцы, у доме № 35.

Хіба гэты на працягу доўгага часу былі без вады, потым, каб выйсці з пажытка становішчы, самі адкрылі волакалонку. Далей аб дэсе гэтай волакалонкі горсовет забавіў. Труба калонкі працягла, азіхоты забруджваюць валу, якою карыстаюцца жыўчыя вуліцы і 1-я савецкая бэльзіна.

Наогул горсовет не клопаціцца аб добрайце працоўных. Па Ленінскай вуліцы, пачынаючы з рогу Кіраўскай і да Гарбарнай, тратуары разбураюць, іх амаль зусім няма.

Хатня гаспаляня НАГАН.

АБ ГАРАДСКОМ ГАСПАДАРЦЫ МЕНСКА

Гарадская гаспадарка — адзін з тых участкаў, да якіх прывалівае сваю брудную лапу агулярна германа-японскага і польскага фашызма. Трацкісцка-бухарынскія баніты прыкладваюць усё сілы, каб разваліць матэрыяльную базу культурынаго тэату гораду, затымаць іх развіццё, тармазіць выкананне мерапрыемстваў партыі і ўрада па палепшанню бытавых умоў працоўных.

Асабліва ўвагу накіроўвалі школьнікі на разбураенне гаспадаркі Менска. Яны выкавалі прамы заказ польскіх панюў, якіх не па нутру хуткі рост сталіцы аднаўскай БССР — мюнага фарпаста на граніцы з капіталістычным Захадам.

Адзін з металаў школьніцтва было распыленне сродкаў, алушчэння на капіталістычныя будаўніцтва, запячканне будаўнічых работ на важнейшых аб'ектах. Менскаму горсовету з гэта ў год ашуканаўшыя вельмарныя сродкі на жыллёвыя і комунальныя будаўніцтва, але з года ў год ворагі народа сядомі іх затымавалі, або расстражыравалі на школьніцтва. З алушчэння на 1936 г. — 3.740.000 рублёў на жыллёвыя будаўніцтва ў Менску выкарыстана 2.085 тыс. руб. Па сістэме горжылсаюза з 572.000 руб. — толькі 244.000 рублёў.

Зусім не змянілася становішчы і ў 1937 г., калі кіраўніцтва горсовета было абноўлена і на чаде яго стаў Кузьмелкі. За 9 месяцаў бягучага года на жыллёвыя будаўніцтва затрачана 1.936 тысяч рублёў з асваіваемых 3.650 тыс. рублёў.

Буйнейшыя аб'екты, якія павіны былі быць даўно ўжо закончаны і пущаны ў эксплуатацыю, будуць на працягу 3—4 год, астаюцца кожны раз так называемым спераходным будаўніцтвам.

Усім вядома, якую вострую патрэбу адчувае Менск у гасцінцы, якія мятарысты першыя прыязджаюць у сталіцу і рабнаў і ішчыя гарадоў рэспублікі і Саюзу. Між тым новага гасцініцы будучага жыцця з 1934 г. Многа сродкаў было ў свой час затрачана на не праектаванне. А пільне аказалася, што палы раз неабходных работ не быў прадузгэжан і ў выніку каштавыя заросе па 866 тысяч рублёў.

Ці будзе закончана будаўніцтва гасцініцы ў гэтым годзе? Можна загадаць сказаць, што калі горсовет будзе па-ранейшаму працягваць сваю палітыку «нейтралітэта» і аб'яваецца, гасцініцы не будзе гатова, і зноў, у чарговы раз, будзе залічана ў пераходнае будаўніцтва.

Такі-ж дэ і будаўніцтва жыллёвых ламоў (72- і 35-кватэрных). 72-кватэрны дом часткова ўжо асвоена, але і тут басюнак колькасці неадароў, жыжары церпяць вельмі многа небыгод. Жыллёва-будаўнічым кааператывам таварыствам «Чырвоны Кастрычнік» у мінулым годзе пачата будаўніцтва 24-кватэрнага дома. Вырылі катлавані і... спынілі работу. З таго часу аб гэтым доме ніхто і не палумаў. Катлавані абваліўся. Сяцета тут нічога не зроблена.

Чым тлумачыць запячку ўсіх гэтых будоўляў, якіх дзесяткі сямей працоўных чакаюць з неапыліласцю? Хіба гэта не прамае прапавітанне школьнікаў дзейнасці пародаў народа?

Пры прамым патуральні кіраўнікоў горсовета разбураюцца сотні тысяч кватэрных метраў наўнай жыллявай плошчы. Работы праводзяцца рэзка і вобразна. Даволі скаваць, што з алушчэння горсовету ў 1937 г. на гэту мэту 1.100 тыс. руб. выкарыстана на 1 верасня

толькі 327.000 руб. па жактах-жа — толькі 53 прп. алушчачых сродкаў.

Іншыя лаўнішчыя рамонты кватэр самі працоўныя маюць вельмарна значныя для захавання жыллявай плошчы. Звадзана лас-б, горсовет павінен быў прыняць усё меры, каб максімальна захавалі гэтыя рамонты і, ў першую чаргу, забяспечыць шырокае разгортванне ганцлю будаўнічым матэрыяламі.

Але паспярэўце ў лічачых магазінах будатэрыялаў, якія сёньні ў Менску, знаёбы, напрыклад, вельмі патрабавана лам размеру, дошкі, паглу, фанеру, цэмент і т. п. Гэтыя неабходныя для ўсёга рамонту матэрыялы рэзка калі бязважыць да падлінаў магазінаў. Не маючы магчымасці злучыць будатэрыялаў у магазіне па пярэдніх панах, многія жыжары вымушаны перамяшчаць іх у спекулянтаў, а многія ішчы адмаўляюцца ад рамонту.

Праконт жактаў у кіраўнікоў горсовета асобная тэмка: «Гэта, моў, не наша сфера дзейнасці, гэта справа горжылсаюза». Яны не могуць не ведаць, што горжылсаюз і жакты засмечаны варажымі адемантамі, прахадзімамі і жулікамі, якія скарыстаўваюць сваё службовае становішчы для розных алачыных махінацый, развальваюць жыллёвы фонд. Самаўхіленне горсовета ад кіраўніцтва і кантролю над работай жыллёва-кааператывнай сістэмы ва-руку класявым водам, патурае іх савольствую і зноўжыванню.

Комунальнае абслугоўванне насельніцтва — адна з важнейшых функцый горсовета. Гэтым пытаннем прысвечана значная частка наказы выбаршчыкаў. Не менш імяна ў гэтай галіне найбольш агішасцелі. Уздыць хопя-б месяці лазаі. Аб іх вельмі многа гаворыцца да спра-

СОВЕЦКІ АКТЫЎ НЕ ПРЫЦЯГВАЕЦЦА ДА РАБОТЫ

Пры Менскім савецце існуе 16 секцыяў, у якіх налічваецца 650 чалавек — дэпутатаў і секцыянероў Комуністаў і камсамоў мольнаў сярэд іх 420 чал. Гэты вялікі актыв павінен быў бы служыць асноўнай і галоўнай аярой ў рабоце праэдыума горсовета. На самой-жа справе гэты актыв ігнаруецца.

Прэзідум горсовета і ў першую чаргу старшыня тав. Кузьмелкі ігнаруюць гэты актыв, не кіруюць ім.

Фінансавая секцыя горсовета праводзіць пільне праверку работы сектара масавых плянажоў менскага горжылсаюза і работнікі горсовета. Секцыя не раз патрабавала ад Кузьмелкі паставіць на прэзідуме горсовета пытанне аб рабоце указаных арганізацый, аднак, ніяк не можа гэтага дабіцца.

Рат секцыяў горсовета зусім не прауе. Да гэтага часу жыллёвую секцыю ўзначальваў выключаны з партыі за старту класовай пільнасці, за ўгодніцтва ворагам народа Формы. Ніхто ў горсовете не турбуецца аб тым, каб аздаравіць кіраўніцтва і работу гэтай секцыі.

Старшыні секцыі па ліквідацыі неіспэменнасці лічунца Рубінштэйн які прауе зарэз у Камітэце па справах мастацтваў. Гэта секцыя на працягу доўгага часу не абіраўся і зусім нічога не робіць, у той час, калі спецыялізаваны неіспэменнасці ў Менску паставлена выключна дронна. У такім-жа становішчы секцыя комунальнага, аховы аздараў, транспартная і ішчыя, бо імі зусім не кіруюць.

Характэрна, што старшыні секцыяў ніколі не бываюць на пасяджэннях прэзідуме горсовета, не вядуць, якія пытанні там абмуджываюцца. Больш таго, вядат калі самі бюро секцыяў ўмяшваюць тое ці ішчае пытанне лерах прэзідумам горсовета, то іх ўсёроўна на пасяджэннях прэзідуме не выкаліваюць, рабаўняюць гэтыя пытанні без працэдуры секцыяў.

Старшыня горсовета Кузьмелкі ніколі не гаварыў ні з адным старшынёй ці членам бюро секцыі і не ведае нават ні аднаго адрэсавана. Хіба гэта не пошлалі поўнага ігнаравання савецкага актыва хіба гэта не грубейшае парушэнне рашыняў партыі і ўказаньняў таварыства Сталіна аб тым, што кожны сумленны кіраўнік павінен вучыць масы і вучыцца ў мас, прыцягваюць іх да актыўнай работы, прымушваюцца да іх годнаў.

Да гэтага трэба дадаць, што ў горсовете раз ашуканаў не мае кіраўнікоў (саюда, гоунуттанталь, горкомгас і ішчы) і што Кузьмелкі за 4 месяцы не пачынаў ні аднаго чалавеча на работу ў горсовете, не выдучыць ні адной кандыдатуры Кузьмелкі літаральна нічога не робіць для ліквідацыі вынікаў школьніцтва.

І. Л. ШАМЕС.

І. Л. ШАМЕС. АБ ВОЛАКАЛОНКАХ І ТРАТУАРАХ

У справязачнай кампаніі Менскага горсовета працоўныя на сходах рэзка крытыкавалі яго за невыкананне наказы аб рамонце волакалонкаў. І вось,

ЛИТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА

ТВОРЧАСЦЬ ПАЧЫНАЮЧЫХ ПІСЬМЕННІКАУ

Нікалай АЛТАЙСкі.

Звычайнае

(Нарыс)

Звычайнае ў нашай цёмнаснае, няяснае. Даўно сляды азеў з павозкі. І так коні ўпаўраў на такой дарозе. А воз пачаў вылазаць фантастычна тунелем, нізім і вузкім. Шыпяць. Яна гліняе, дупціць, звільніць у вухах. Хоць бы азін гук.

Пішчэнка з ападкамі чытае карту дарог. Усюды густыя сляды. Наўжо збіўся? Халадзе ў грудзях. Але з боку дарогі сляды знаходзіць шырокі след гарматынага кола, прымятую ігану. Вось і з'явіўся азін палком карыяго коня. Тут разварачываецца ўпражкі, каб крута павярнуць на дарожку ўлева.

Вось так, як і цяпер, некалькі год назад ішоў малады ляснік Пішчэнка з паліцэйскай стрэлаю за плечамі на гэтых лясных сцежках. Прымятая трава, кусты свежай адрэтай кары, азіпкі і трэскі вазі яго па сляду азіпнае, пакрытых зварачываннем для спекуляцый, і Пішчэнка заўсёды знаходзіў азіпнае.

Дарога! Яна — што тапаграфічная карта. Умей толькі яе чытаць. Пішчэнка ўмеў. Ён як пагранічнік. Эх, і чаму толькі яго не паслаў на граніцу! Ноч, цемра, а ты нячужна крадзецца па слядах парубаных граніцы, спісваючы ў руках віноўку. Ворат хітры. Але ты разбяртаеш умець сплеснегі клубок і дарожка наспірае мапёрка шпёна і ліверсанта. Паехаў бы на Далёкі Усход...

Думкі плынуць адна за адной. Тым часам у лесе нарастае і блізняць густы глукі шум. Хутка дробныя кроплі дажджу коў барабаншчыні поруч па галле, холадам абляюць твар. Гаснуць у руках ападкамі. Пішчэнка кожную спальвае за канца, аблякаючы сабе палым. Запалкі трэба эканоміць.

А лесу і дарозе канца-краю няма. У сэрца закратаецца здзіўленае сумненне. «Не азіпкі батарэю». Часцей і часцей прыпыняюцца коні. Прысталі. Уб часцей і часцей дазвазіцца Пішчэнка прыклаць сваё шырокае плачо, зберагаючы па

вясціх пясчаных мясцах сваіх коней. Шыняль набрала дажджом, зрабілася цяжкаю. Але былі непакояна не гэта: дождж мог размыць усе сляды; не разгладзіць талы карту лясных дарог. Трэба спыніць. І нібы капітан баявога карабля ў штормавую ноч, вьязе ўпарта сляды праз цемру і струмені валы сваю павозку з каштоўным грузам.

Паступова разлеюць хмары, на пясчалеўшым небе асіей выстываюць абрысы магунтых дубоў, стоголовых хвой. Яны растушаюцца. Вакол — малады блізняк. Глухая дарога выхадзіць на больш шырокую. Там чуваць покат капіт і людскія галасы. Святлей на сэрцы ў байца.

На агнявую пазіцыю вярнуўся ў другі раз пасланы разведчык і дадаў, што павокал нічога не выяўлена. І калі людзі згубілі ўсюкую пазіцыю, на дарозе пачала вярнуцца павозка. Пачалі каці палітрук.

— Ваш загад выканан, таварыш палітрук. Куды заганяе складваць зары і харчы, — фігура сьветлага Пішчэнка іясмела выступала з перадранішняга змрокю.

— Малайчына, малайчына! — палітрук гораца піснуй руку сьветламу. Камандзір агнявога з'ява хутка адлаваў патрэбныя распараджэнні, не знаходзічы сляў для павока сьветламу.

Пішчэнка стаў кхуку аб'яважэнні. Як-жа так? Ён спыніўся на некалькі гадзін, а тут — такая сустрача.

Папрабуйце сказаць гэтаму скромнаму чырвоармейцу, учарышаму калгасніку, што на сваім месцы ён зрабіў вышэйшыя гераічны ўчынак, што ў баявой абстаўлянцы яму не азіпкі пань. Ён пачаў даваць вам неадвертліва, усміхненна і адкажа:

— Я выканаў загад, што-ж тут дзіўнага? Пі-ж я азін такі? — і пойдзе расірагаць сваіх гнятых, карміць іх пахучым мурожным сенам.

На сьвітанні пустыя ласы заганяюць агнём. Пішчэнка, засмняючы (палітрук загадаў спаць), залавола слухаў глукі стравы сваёй батарэі і радасна ўшмешка прабавіла на яго маладым твары.

Н-скі поск.

Дарога поле

Смяецца поле, як жывое, Вьсьеда разлівае шум. Натхняе дзейнасць творчых душ Як мора, сіні лён кругом.

Хвалюецца: маленькі ветрык Пішчотна калыхнуў яго І закруціўся ў паветры, Пабер б'ягом у даль і знік.

І сонна ласкава, прыметна Падзе доўгі ў кветках лён. А пры дарозе новы клён, Расквінуўшы ў бакі галіны, Заве мане к сабе ў пень...

Які прыгожы, светлы ляснік! Іу я ў вазера купаша І баку: дружнаю сям'ёй, Прышоўшы за ўражай змагацца, Дзіўчаты поплон лён, асёк; Іх песня зьбыва па нябёс.

Эх, песня, песня! Хіба-ж ёй Не разлівапа ў прастору, Калі ад радасці гуторыць Дзіўчаты сэрца маладо Юнацкім трэпетаным, залорам!

А з неба сонца залатое Данучат ласкава і базарыць. А там, за возерам, бы лес, Высокае ўзвышся жыта І хваліць буйных каласоў Прапайны шум у даль раляе.

Плюсочка возера сьвітае, Багатае па карасёў, І сьвежым летнім халадом Яно на полі вее.

Вьязуць вьсьеда трактарысты Машыны глукія ў палях, А на мурожных дугах Зьніваць сьветлым касілкамі.

Перала мною васьм мала Квітнее любая радзіма, З яе не зьвожу я вачэй...

Піма нічога прыгажэй Яе палёў, яе прастору, Не ўсаўленых сьмяюў.

Т. ВАЛЕНЦІК

Льнянікі раён.

Маці з сынам гаварыла

Перат хатай урачыст Сонна раіцай святліла, А ў той хаце светліла, чыстай Маці з сынам гаварыла: — Ну лмк слухай, мой кахані! Як павіну нашу вёску, Татка твой служыў адана ў пагранічным нашым войску. Ноч дажджом купала горы, Сякла пемру бліскавіна, Палкараўся вокам вораг Між сасонак на граніцы, Ён маўкліва ў настарожы, Цемру праціпаў вачыма, Замчсел таў варажы, З днамітам за плечыма. Татка змеші за кустамі... Ноч-жа страдам алкавала, І зямля паў капітэмі А пагоні застанала.

А пазатра аз утраты Жаль усе байны адуці Сам начальнік стаў ля таткі У ганаровым каравуле, Прагучада над магілай Клятва сталінаў высокая... Ну што-ж, ар'ёнак мільд, Так задумаўся глыбока? — Слухай, мама, — з піхай ласкай Алкаваў мала Рыгора, — Ты купі мне стрэльбу, шпэтку, Шпоры, шлем з чырвовай зоркай, Аб кані пачлапаўся... Я паеду на граніцу, Толькі, мамка, не сварыся, Хоць і будзе навальніца, — Бач, які ваяка званы!.. Падрасці ты, малайчына, Бузвот слаўным лейтэнантам, Упшала маці сыла.

Дан. КАПІТНОЎ.

Віктар ВАРХОЎСКІ.

чай Давіла, палцы шчыльнай ахвэтаві кій.

Гойдалі злідным ліспем над імі дубы, пазалочаныя праменнямі ўзыходзячага сонца, якія пеліваліся ў кропельна-звісваючай расы. Хвалілася на полі, што расіпаўся за дубіняком, беламунным туманам. Непавамі наважыўся заснуць. Але сон, бышам першым, зьяла, калі злязёк да слуху заняслася докванне конскіх капытоў. Ён палекочыў, як ужалены. Зразумей, у чым справа. Вельмі пажка было заўважыць, з якой хуткасцю вьхпаўся і Давіла, які запіс па галавой непавама сьва збою і агадаў не варушыцца. Той вока-мтвенна выхаліў брэйч'ч а кіпшці, тры разы піскануў курок. Прастрэлены капі-лётчкім заліпам Давіла кінуўся да пьшкі. Але ён там было — Давіла з такім спытчаным ударом яго кіем, што палаткі сьлабейшы — паўраза пі вытываў-бы. Лмт нуў ішча страві — і Давіла, схаліўшыся аз бок, зваліўся, скурчыўся аз болю.

— Хто гата? — непакояйна сьмьтаў непавамі, намерываўся ўстаць. Але спакобым алкав заглукнуў яго сумненні.

— Сена касілі. Мьне вартуніком, аначыць, насачылі. Ацмаму-ж сума. Вось і забег сусел на хвіліну павалакаць. А п'яп'е у ботага пашаў...

Не разгатаўшы хітрасці лух сьброў, непавамі, бачачы, што астаўся з адным чалавечкам, ды к таму-ж без п'янае зброі, канчаткова сунукоўся. Палаткаў паз галаву скурчыну куртку і прылаў. Тое-ж зрабіў і Давіла.

— Гавоіне, такема цяган? — першым маўчанне непавамі. — З недалёкага калгаса, кілометры з тры бязе асіюль, — сандымам голасам адклінуўся Давіла, прычым ськазваў да бок палгарнуў лавалі не тонкі ськаваты кій.

Была піп! Непавамі спакоем кумуў. Блікі вачэй яго зьблілься чырвонымі. Ві-лал, вьзлосна хілапа на сну. Давіла нічога не распытваў, бо баяўся выклікаць палатраўне, яког так улада за-тупываваў. Непавамі залаў некалькі пытан-наў па арузаваную мьсчочыць. Атказ не атываў, бо Давіла раітам захроп. Але варты было непавамі толькі задухчыца, як дельз-дэльз прышамлілася вькі ва

У гарах ГВАДАРАМЫ

(Балада)

Суровай доч прамінула, і рапак Трыногу узняў у гарах Гвадарамы. І раптам зыграў гарніста труба Пад вокліч магутны, пад грозы набат.

Гусцелі шарэнгі саліпакі зноўку. Над ранішнім соннам бліпчалі віноўкі. І вась камандзіра пачуўся загад — І ў наступ на ворага рынуў атрал.

Помынілі за скалаў саліпакі станы, І поплеч між імі Франсіска Салана. Не дроніе віноўка ў юнацкай душы, Удачна і верна вьзавіць прыпад.

Як хмараў грамазы, мянежнікаў зраяў З-за горных абвалаў бліжэй падпаўрае; Як азані, ўгаладоўша жэрыя гармат У бясстрашнай твары іспанскіх салдат.

Акроплены травы расою крывавай... Давежнікі! Не ўспростімі мінулага славу! Народы Іспаніі мужна ў балях Сумеюць свабоду сваю адстаць.

Разнісочна рэха смаротнай пагрозы: Як копушы, ў высі пльывуць бамбавозы. І словы ўзлілілі пад гоман гармат: — Салдаты! Памром, ані кроку назад!

Вось тройчы гармата узарыла блізка, Убачыла смерць камандзіра Франсіска. І слухаў героя-тэўчыну атрал: — Салдаты! Памром, ані кроку назад!

І рынуў ўперад саліпакі ляснік За юным героем, за смелай дзівчынёй. Сьмьшліся два станы пад змочанай гарой, Зьмьшліся ў бойны і вораг і свой.

Мінула ліхая атака-навала. Герой-жа дзівчына вьзозніпаў стала. Не дроніла сэрца, не чуўся усхліп, Як кляч-алазга на згубу ваяі.

І грымнулі словы над сьвежым ямай: — Злацелі! Хай будзе праявіцца над вамі! Вьльце не ўспросте, Народы ў балях Сумеюць свабоду сваю адстаць...

Васіль ЛЕАНІДАЎ.

Вьліпнікі раён, в. Чырвоная Сабалада.

ЛІТАРАТУРНЫЯ НАВІНКІ

Пісьменнікі Беларусі рыхтуюць новыя творы да XX гадавіны Вялікай Прамэтарскай Рэвалюцыі. Народны паэт расульскі Якуб Колас напісаў п'есу «У пучках Палесся», у якой адлюстроўвае барацьбу беларускага народа супроць беларускай акупанці. Кандрат Крапіва напісаў п'есу «Партызаны».

Няцця Бр'юка, Габка, Жабрук, Гурло сустракаюць Вялікую гадавіну новымі вершамі і паэмамі.

Пятрусь Бр'юка канчае паэму «Бая-дыгма».

Пісьменнік Эдуард Самуіляк канчае роман «Будучына», у якім паказвае зьмяненне ў Беларусі 1917 года. Разам з тым хутка вьйдзе з друку яго зборнік новых апавяданьняў пад загалоўкам «Дзячка аскарона».

Дзіцячы пісьменнік Шынклер, Якімовіч, Маўро і інш. пішучь новыя творы для нашай дзетвары.

Шум Калісыні

Тут калісыні праціпаў свой вог Дзед мой, над сахой схільўся нізка. І сьведзі паэмы ў галаве Бабы, што сядзела над каліскай.

Вузна йшлі і ўні і вецары: Ботнасць бабку ўклала ў магіду, І праціпаў памешчык са вьзюа Дзед, як ён страціў сваю сілу.

З абаранай торбай на плячах Дзед пайшоў шукаць кавалак хлеба. «Вось», — праўдз пашчыць па вусах, — Так табе, стары сабака, й трэба.

Во яшча знайшоўся хармак. Вон агітуды, была з каўтунамі!... І пайшоў заплакаць мой дзед. Мутнымі мьічачымі вачамі.

Ён зьмьба у полі пад вярбай Там і зніў: яго не пахавалі. Рупер праспяваў над галавой. Гутары і вочы паздаўбалі.

А пьпер пат гатай-жа вярбай, Ля дарогі жыта калісыні. Хаты сталі чына па гарой, Ля сьпяваючай ракі Аршыны.

А калі надзівіла вьчар зорны І прылізла піха ля ваяі. Добра так гудуць пра наша сьбіня У арданых прасторах правады.

І святло БЕЛПРАСа не загасне. Будзе вьча расапсць жыць і жыць. Бо яма ўжо на палях калгасных Ні палосах вузкіх, ні мяжы.

Людзі зноўка песню заспявалі. Іх аянае радзены парыў. «Нас пльываў за пьшчя ротны Стаці, Мы пьпер жыцця гаваралі...»

Ля ракі пльвучь электрафоры. Часта рэе гармоніка пшчыноў. Ячмыні хвалююцца, як мора, І бьгучь яны ў далечыню.

Грамадой сабраўшыся ля хаты, Гэтаж шыра, вьсела плыць Вьчарамі хлопцы і дзівчаты Пра жыцьці, пра маладосць сваю

Так прыгожа жыта калісыні Ля Дняпро шуміць лубовы гай. На жытах іх самзе Аршыны На сьвітанні тут ідзе камбайн.

Міхась ДРУШЧЫЦ, Бабруйска раён

Дарога вьязе паўа лесу, пясчаная і вузкая звільстая, нібы балотная рэчка. Глыбокія і няроўныя кадыны агіналі малады бераняк і крута зварочывалі ўлева, раптам губляючыся ў гупчары некавога бору.

У самым лесе дарога разьвівалася: адна вьла прама ў цёмназьялены ельнік, другая — ўправа, праз высокі сухі груз, густа засьланы пажоўклмай іганай і сухім лісьцем. На вьціцы дарог стаяла замыслова-та скручаная прыродай, нікая з шырокай каронаю сасна.

Павозка, крытая брэсентам, з запрэжанай парай гнятых коней, спынілася. З сьлядзенья азеў чалавек у чырвоармейскай шыняль, сярэдняга росту, моцна складзены, з вьспучытым маладым тварам. Уважліва агледаўшы сьляды на вузкіх істужках дарог, ён павярнуў коней ўправа. Вайсковая павозка затархалася па каронных дрэў.

З гупчару лесу пахрыталася ноч. Памьнець пачынала раптовуна. Шэрая клочка хмар нізка вьсела над лесам. Злаваўся, што цёмная вата воблакаў зачыніла за галё лясных веліканаў, забытагаша ў чубах лясных дрэў.

Малады чырвоармеец трывожна агледаў дарогу, маўклівы лес і гетую засьлону хмар. Вьзярнае зьмьрканьне ўжо ськравала абрысы каліні і нават блізкіх камедзў дрэў. Гата вельмі непакояна чалавек. Чатыры гадзіны таму назад палітрук батарэі пазваў яго та сабе.

— Таварыш Пішчэнка, зьдзе на склад №... і атрымайце харч для паходнай кухні і засьветла дастаць ў батарэю. Мы рухамся па дарозе В. Вы павіны дагнаць нас у пералеску. — Ёсьць, таварыш палітрук.

Пішчэнка паўтарыў загад і, атрымаўшы дазвол ісьці, ліха стукнуў на дарозе абскамі.

На складзе вьшла нечаканая затрымка. Злаваўся так, што на гетую-ж павозку трэба было ўзяць і зары для гармат. І вась пьпер сьляды шукае сваб пазразаляненне. Шырокі сьлед колаў цяжкіх гармат прыгаў яго ў глукі лес. Куды ехалі дзедз? Дарог у лесе многа, многа на дарогах сьлядоў. А тут пачынаў цемра густа зьбыва з лесу на дарогу. Ужо амаль нічога не відаць наперадзе, усь

Шынклер працуе над апавесцю пра большвьніцкае паходзе ў часе беларускай акупанці на Беларусь. Апавесць т. Шынклер жаркуе праствіпаць на конкурс дзіцячай кнігі.

У бліжэйшым іні Дам народнай творчасці выпускае зборнік — у дапамогу самазьяейным гурткам. У зборнік увьязе народная творчасць і лепшыя творы пісьменнікаў Беларусі і Саюза. Зборнік вьйдзе да XX гадавіны Кастрычніка.

Беларускія паэты Габка, Хведаровіч, Крапіва і інш. прапуюць пат перакладамі твораў грузінскага класіка Шота Руставелі.

Пры Камуністычным Інстытуце журналістыкі БССР ісьнюе літаратурны гурток пачынаючых паэтаў і пісьменнікаў. Гурток называе каля 15 чалавек.

З пачатку павучальнага года было прафэзэна трое заняткаў, на якіх разобралася творчасць членаў літгуртка. На наступных занятках будзе разабрана творчасць літгурткаў тав. Кускова, Малады празаіст тав. Кускоў зачытае свой новы твор «Вайна».

Маладыя паэты кіжыны Капетыў, Мельнік і інш. напісалі новыя вершы, прывочаныя XX гадавіне Вялікай прамэтарскай рэвалюцыі.

На каранях старога дуба сьязіп Юліко. Залудзілі і тужлівы позарк сьмьніўся на вьртлявых пашах ружовага подыма. Яно ськача прыготым адлюстраваньнем у шэрых зрэнках. Павольна, бышчам глеючы вугалёк, дыміцца крывава пішка.

А на зарослай чабаром куніне, тэксма калы зогнішча, лажыць Давіла, блэна-ваты з твару, але лавалі прыкметна зьгаралы. Абзэлы саломены каяпашч насу-нут амаль да самых шырокіх брэй. Гвар сьвешіцца пастаяйнай, ветай усмешкай.

— Не тужы, Юліко, — спакоена, нібы озаўмеючы думкі свайго таварыша, пра-мовіў Давіла.

— Замачуць, Хіба-ж табе разумець? — У голасе гучалі ноткі рашучасці і згяду. Правіліны позірк прымушў ўздырчыць Давіла; ён павярнуўся тварам за мьічана-ва, з россыпам зорак, вьба зьятым палышча пішыня. Было чутна, як звільніць чалуб за плечыма Юліко, як шмачачыць чалубаўчына на бераг, хвалі шырокай ракі ад разгула ветру. Покваў часам аб напатканы камень падковамі конь, ды залатліва вьзьяны абрыўкі сьлоў з далёкага неважліка гораля. І бышчам акцмануючы далёкім пьсяям, музымі аьзготыў вочы і тужлівым лужкам Юліко, шар'хлеў малады кірыняк.

За праішоўшыя некалькі дзён ськудзў і замкнўся ў сабе цяган Юліко. Затаў і-полыма лужак, іскрыні ішча не акрэсленых нікому неважымых рашэнняў. Не было ўжо ў натуры яго той стадай вьчачы і горды самасьвядомасці.

А прычынай гэтага было пікім не разгаданнае тое, што ўкаравалася справлечь ў сувязьпісі пьганскага народа, ухваляюца ў плонь і кроў, залазала ў самыя глукія закуці чалавечага сэрца, — прагнасьць за вьздараўнава, па поўгаладнага, безьзач'яга жыцця.

Пі-ж мог Юліко азраду забыць на посві-сты вятроў у стройных ствалах сонцаў, на гучныя пьсі маладых пьгачоў, на гібкія вьзкі подыма, што лізілі чарасту вачэй. Не змог азраду перамагчы сваю натуру.

Пьсны яму былі ўтуліныя пакой дзале-най калгасам кватэры. Алучуўся таму Юліко ад свайго былога табору, пьп'е по-



Пры Камуністычным Інстытуце журналістыкі БССР працуе літаратурны гурток. НА ЗДЫМКУ: пачынаючы пісьменнік т. Кускоў чытае сваё апавяданне на занятках гуртка. Фото С. Грына.

У дубняку

Юліко прагучала прыкметная радасць. — Як у люты, прагучаў сваб жыцьці. Н сьладзім было яго Я...

Хотскі раітам кашлянуў. І расквіночыў рукамі моком дубяк, жураччына на прагалаў вьшаў чалавек, нікі, вьтэпаны. Зрэнкі вачэй да дробяў прапучывалі ўсё навакольнае.

Аб'ёршым шымак акроплены расою твар, палмьшоў та аяно.

— Добры жень, таварышы! Вось іу ў гораў. Ноч. Заблудзіў. Бачу — агонь. Прышоў агонь.

— Ськуды чалавеча, бузвеш? — не за-вельліз спытаў Давіла.

У адказ на пытаньне непавамі наваў вьбэку, што за 50 кілометраў асень, Юліко пашаў, ачаго яго прынекла сьцяг, ў бок траньшэ. Потым па вьзачую жы-халоў прыгранічных вьсак, патраба-ваў:

— Дакументы пакажы! — прапачнуў руку.

Вочы непавамі паларова бліснуді, але спакоейным рухам рукі дастаў з бака-воў кішэні скурны кішпэц. Там было засьветчана, што ён Мікола Лмшчук, сьтраўны з вьскі «Негарны мох» і а'яў-дзешча членам калгаса «Пьганская луж-ба».

Юліко і Давіла абмяняўшыся позіркамі, толькі ім вьзачымі, запраклі непавама да вогнішча зьмьшчыць.

— Палэўчына, чалавечі! Пыган пьгану не скупіцца. — Пься гатэх сьлоў Давіла з далікатнасьцю, толькі яму ўважліва, пашаў непавамі дуга хлеба з салам.

Непавамі лешта мармьтнуў у знак па-дзякі. Асушуўшыся ад вогнішча бліжэй за кустоў, сьмячна азчыкаў. Давіла пшаб-

ДА 20-годдзя Вялікай Соцыялістычнай Рэвалюцыі

7 Кастрычніка (24 Верасня) 1917 года

Акрэдытэ III Маскоўскай акруговай канферэнцыі большавікоў. Пасыланне Цэнтральнага Камітэта большавікоў з удзелам большавіцкіх дэлегатаў на Дэмкратычнай Нарядзе.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

НА ШАНХАЙСКИМ ФРОНЦЕ

ШАНХАЙ, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). 3-га кастрычніка вечарам японскія войскі пачалі ўварочванне артылерыйскі абстрэл палы лініі кітайскай абароны на ўчастку Долянь-Доханскай шасейнай дарогі паміж Суянгуань і Цюаньцзі.

НОТА КІТАЯ АБ ЗВЕРСТВАХ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧЫКАУ

ЖЭНЬВА, 4 кастрычніка. (БЕЛТА). Кітайская дэлегацыя сёння паслала генеральнаму сакратару Лігі нацыяў, у якой пералічвае рэд новых зверстваў, зробленых японскімі ўзброенымі сіламі ў Кітаі.



У БССР можа добра расці і выспяваць вінаград. Гэта даказаў упартай шматгадовай працай па вырошчванню вінаграда настаўнік рагачоўскага педагагічнага вучылішча тав. В. Ю. Руткоўскі. НА ЗДЫМКУ: кісі сакавітага буйнага вінаграда з вінаградніка В. Ю. Руткоўскага.

ПАСПЕЎ САКАВІТЫ ВІНАГРАД...

Маленькі сацік настаўніка В. Ю. Руткоўскага з'явіўся нічым асабліва не выдзяляючы ад суседніх дзясцяў такіх жа сацікаў, на дрэвах якіх з'явіліся пазалатыя лісты, і галінкі абліны і ігруш пародзілі сціліся пад цяжарам пладоў.

Усё-ж пераважнае месца ў гэтым цудоўным саціку займае вінаград. Культурны вінаград у БССР Руткоўскі займае ўжо больш чым на працягу 30 год.

АНТЯЯПОНСКІЯ МІТЫНГІ У ЗША

НЬЮ-ЁРК, 2 кастрычніка. (ТАСС). У «Мельсон-Сквер Гарлан» (самы буйны з'езд у Нью-Ёрку) адбыўся 15-тысячны мітынг, арганізаваны Амерыканскай лігі барацьбы супраць вайны і фашызма.

На беларускай зямлі пры пэўным доглядзе добра можа расці вінаград, — заўважае тав. Руткоўскі. — Гэта і ўпарта даказава на працягу разу год спелымі сакавітымі пладамі вінаграда, якія растуць на майі плантацыі.

Першы куст вінаграднай лозы «Шасла белая» Руткоўскіх быў завезен у Рагачоў з Крыма ў 1904 годзе. Разнакалочы вінаград з гэтага куста пры дапамозе чарнакоў, Руткоўскі пераканаўся, што ён і ў Рагачове можа добра спець і добра плодзіцца.

А г імя мітынга паслана прэзідэнту Рузвельту тэлеграма з патрабаваннем прымянення супраць Японіі вайшынтонаскага дагавору дзеяць дзяржаў.

На працягу некалькіх год, ведучы доследы з гэтымі гатункамі вінаграда, Руткоўскі таксама пераканаўся, што і яны могуць плодзіцца. У 1936 годзе вінаградная плантацыя Руткоўскага была яшчэ папоўнена 12 новымі крымскімі гатункамі. Зараз плантацыя налічвае да 20 гатункаў вінаграда.

Свой вопыт па вырошчванню вінаграда Руткоўскі перадае калгасам і саветам Рагачоўскага і іншых раёнаў БССР. Першы такі спосаб па вырошчванню вінаграда зроблены ўжо ў калгасе «Най пер», імя XVII парт'ёзда і інш.

М. БРОНСКІ.

г. Рагачоў.

РАЗБОР ВУЧЭННЯЎ ПА ПРОГНАВЕТРАНАЙ АБОРОНЕ МЕНСКА

Учора ў штабе МППА адбыўся разбор правядзення вучэнняў па прагнэветранай абароне Менска. Азначана, што вучэнні паказалі правільнае выкарыстанне тэхнікі асабістых і спецыяльных падраздзяленняў, веданне тактыкі, а таксама дысцыпліна вайскоўцаў і камандзіраў.

Правільнае выкарыстанне тэхнікі. У часе ваветранай трывогі на завозе была праведзена палітсававая работа. Добра прайшлі вучэнні і на завозе імя Кірава.

Здань голоду над Германіяй

БЕРЛІН, 4 кастрычніка. (БЕЛТА).

Учора на гары Бюкеберг, пелаэка ад Ганавера, адбыўся фашыскае «святая ўрадаў». Не глядзячы на святую шуміху і звычайную фашысцкую дэмагогію па тэрыторыі, фашысты вымушаны былі зрабіць рэд прызнанняў, у якіх яны адчуваюць трывога за становішча ў краіне, асабліва ў нарыхтоўчую сілу.

Выступіўшы на «святая ўрадаў» Гітлер, не скрываючы перадаваемых Германіяй трынаццаці, яноў прабаваў даказаць, што «выхал» з гэтых трынаццаці можа быць знойзвен зваротам Германія калоній.

Японскія захватчыкі па-варварску знішчаюць мірнае насельніцтва Кітая.



Японскія захватчыкі па-варварску знішчаюць мірнае насельніцтва Кітая. НА ЗДЫМКУ: кітання, захаваныя дзіця і яго маючая маюцца, уцякае ад напэту японскіх бамбардзіроўчыкаў, якія зруйнавалі не памяшканне. (ШАНХАЙ). (СФ).

СВЯТОЧНАЕ ўпрыгожанне Менска

Сталіна БССР выхаванца да рэвалюцыі свята працоўных — 20-годдзя Вялікай Кастрычніцкай Соцыялістычнай Рэвалюцыі. Ужо пяць на прапрымствах абмяркоўваючы тэма ўпрыгожвання і аформлення калон дэманстрантаў.

Парадаў СССР. — такава тэма афармлення вакальнай п'есы. Цяпер вакалы ўпрыгожвання на тэму «Міжнародная сацыялістычная працоўная ўсправа». Сякер а боку вядучых Вігэльса будзе аформлен на тэму «Сталінская Канстытуцыя перамога сацыялізма», а з боку Чырвонаармейскай злучыцы — «Чырвоная Армія — верны страж міру». Сякер на Сявердзкоўскай вуліцы аформлена на тэму «БССР — баявы фарпост і неад'ядна частка СССР».

Яўрэйскі Совецкі Фальклор

Фальклорная камісія Акадэміі навук БССР прыступіла да збору яўрэйскага савецкага фальклора. Ужо сабрана каля 400 тэкстаў галоўным чынам пэсень і частушак, запісаных карэспандэнтамі-фальклорыстамі на фабрыках, у прамысловых арцелях, калгасах Бабруйскага, Магілёўскага, Чашніцкага, Параўлянскага і іншых раёнаў і ў мастацтвах Савецкай Беларусі.

Суд Шкоднікі ў Арцелі „Дняпро“

ОРША, 5 кастрычніка. (Па тэлефону). Вывязані калегія Вярхоўнага суда БССР пад старшынствам тав. Бароўскага пачала слуханнем справы шкодніцаў і алазасяў з канатна-варочнай арцелі «Дняпро». Абвінавачванні падтрымалі пачомны пракурор БССР тав. Сокалява, Пачомны ў калгасе 28 чалавек абараняюць пяць азікатаў.

Электрыфікацыя Калгаснай Вёскі

ОРША, У сельскую гаспадарку, у быт калгасніка ўсё больш укараваецца электрычнасць. За 6 год на раёну электрыфікавана 45 калгасаў і 6 саўгасаў. Тут галіць каля 5.000 электрычных. Электрычным светам карыстаюцца 2.660 калгасных звароў. Усё больш механізуецца працэс сельскагаспадарчай вытворчасці.

У ліку пачомных — былы старшыня п'ездзена арцелі «Дняпро» Буцінкі І. І. З'яўляючыся з 1935 года старшынёй арцелі, ён разам з іншымі азікатамі, якія запарыліся ў арцель, шляхам фальшывых фальшывых рахункаў, раскідалі 223 тысячы рублёў. Гэта палля шапка таксама сістэматычна растрэжыраваў фонд па п'ездзена быту членаў арцелі.

У гэтым годзе Буцінкі пусціў ў азіп'ездзена ўноў п'ездзена чынальніках, не правасюўчы і не забеспечыўшы сучаснаабстаўленых мерапрыемстваў. У п'ездзена, 19 лютага п'ездзена зніччан пачарам. З'ярада таксама ўсё абсталяванне і прадуцыю. Страты ад пачару склалі 90 тысяч рублёў.

Другі пачомны — былы агент забеспечвання арцелі, бундзёўскі выкладч Вайт Э. П. на працягу газовай «работы» раскідваў шляхам фальшывых рахункаў 21 тысяччу 884 руб. арцельных сродкаў.

Да судовай аказнасці прып'ездзена таксама п'ездзена кітэй шайкі: Мяззавэў Д. С. — азікатам склаў фабрыкі «Чырвоны праўдзінчык» (гор. Мурам) і рабочы гэтай жа фабрыкі Тароўка А. які ўвараў з фабрыкі 2.165 кілаграм ільнявалякна і праталі арцелі «Дняпро», Ташлёў В. Ф. — бухгалтар явонскай ч'ездзенаварочнай арцелі, афарыкаваўшы Вайму рахункі азітн на 6.590 руб. і другі на 1.311 руб., за што атрымаў ад Вайма 800 руб., і інш.

Сякер абвінавачваючы: Баро В. — бухгалтар арцелі, Ціпаін А. Л. — другі бухгалтар арцелі, які не толькі прымаў фальшывыя рахункі і стваралі ўсе ўчыны для раскідвання арцельных грошай, але і самі краў іх. Кантар Х. І. — азікатам чынаў касірам арцелі, азікатам сваім службовым становішчам, парушаў правільна касавыя арцельны праталі вышлату грошай па фальшывых рахунках.

Н. ВУКАУ.

Паведамленне

7 кастрычніка, у 7 гадін вечара, у памішканні Дома партыі пачынае пачынае работу IV Менскага гарадскага канферэнцыя камсомла. Выдача часовых пасведчанняў дэлегатам канферэнцыі ў КК ЛКСМБ 5, 6 кастрычніка і 10 гадзін раніца да 4 гадзін і з 6 гадзін вечара да 10 гадзін.

МЕНГАРНОМ ЛКСМБ.

Аннаны рэдактар Д. В. ЮРНОУ.

БЕЛДЗЯРЖДРАМТЗАТ 6 кастрычніка Аван. № 22. ВАЖКІ І АВЕРКІ Пачатак у 8 г. вечара.

ДЗЯРЖ. ТЭАТР МУЗКАМЕЛЫ БССР (Памішканне Дзяржаўнага ўрадавога тэатра БССР) 6/Х: ЦЫГАНСКІ БАРОН. Гудавы кінатэатр «Чырвоная зорка» ЗЕЛІМ-ХАН

Дзіцячы гудавы кінатэатр НА ДАЛЕЖКІМ УСХОДЗЕ Гудавы кінатэатр «Прастарый» «УШЕЛІЕ АЛАМАСОВ» Гудавы кінатэатр «Інтэрнацыянал» ДЗЯЧЫНА З КАМЧАТЫ Гудавы кінатэатр «Сяверны агні Вялікага горада»

СЁННЯ, 6 кастрычніка, у 12 г. дня, у памяшканні ДОМА ПІСЬМЕННИКА (Савецкая 68) адбудзецца СУСТРЭЧА КІРАУНІКОУ МЕНСКИХ ГУРТНОУ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ УСІХ ЖАНРАУ З МАІСТРАМІ МАСТАЦТВАУ.

7 кастрычніка, у 6 гадзін вечара, у клубе імя Сталіна (гор. Комсомольскай і Інтэрнацыял альян) адбудзецца РАСШЫРАНЫ ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА сумесна з савецкім актывам. ПАРАДАК ДНЯ: Справядзача аб рабоце прэзідыума Горсовета. (Данл. т. Кудзельскі). ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА.

ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА НАСЕЛЬНІЦТВА ГОРАДА, што згодна пастаповы прэзідыума Менгорсовета ад 29 жніўня г. г. з 1 кастрычніка 1937 г. уводзіцца САМАЗ'ЕМКА (самаразлік).

Царыстайцеся К наслугамі БЮРО ПРАВЕРКІ ВЫГРЫШАЎ ПА АБЛІГАЦЫЯХ ДЗЯРЖПАЗЫК КУПЛЯЙЦЕ У АШЧАДКАСЕ КАРТКІ ДЛЯ ПРАВЕРКІ В Ў І Г Р Ў Ш А Ў

„НОТЫ-ПОШТА“ КОГ'ЗА Менск, Ленінская, 15 Да 20-годдзя Кастрычніка АТРЫМАН ВЯЛІКІ ВЫБАР НОТНА-МАСАВАЙ ЛІТАРАТУРЫ: ЗБОРНИК ПЕС для чырвонаармейскай самадзейнасці, змешан. хор, партытура. Ц. 9 р. 90 к.

Запрашаюцца работнікі мастацтваў, старшыні ЦП саюзаў і кіраўнікі гурткоў мастацкай самадзейнасці. Пасля нарады — паход у тэатр музычнай камедыі. КАСТРЫЧНІЦКАЯ КАМІСІЯ. УСЕ НА АСЕННЮЮ КАЛГАСНЮЮ ЯРМАРКУ! МЕНСКАЯ КАНТОРА БЕЛПРАМГАНДЛЯ ВЫПУСКАЕ ДА АСЕННЯЯ КАЛГАСНАЯ ЯРМАРКА ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ ВЫСОКАКАСНАЯ ТАВАРАУ

7 кастрычніка, у 6 гадзін вечара, у клубе імя Сталіна (гор. Комсомольскай і Інтэрнацыял альян) адбудзецца РАСШЫРАНЫ ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРАДСКАГО СОВЕТА сумесна з савецкім актывам. ПАРАДАК ДНЯ: Справядзача аб рабоце прэзідыума Горсовета. (Данл. т. Кудзельскі). ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА.

ЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА НАСЕЛЬНІЦТВА ГОРАДА, што згодна пастаповы прэзідыума Менгорсовета ад 29 жніўня г. г. з 1 кастрычніка 1937 г. уводзіцца САМАЗ'ЕМКА (самаразлік). Усе абаненты (за выключэннем прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый) павінны знімаць паказанне сваіх шчотчыкаў для правядзення разліку і аплаты за электраэнергію ў НАСТУПНЫХ ТЭРМІНАХ:

ІНСТЫТУТ АХОВЫ МАШІ І ДЗІЯЦІ Наркамат аховы здароўя БССР абвясчае ДАДАТКОВЫ НАБОР на 6-месячныя КУРСЫ СЯСЦЕР ВЫХАВАЛЬНІЦ. Курсы выхаванцаў апынуць для моладзі гарадскіх і прамысловых цэнтраў. На курсы прымаюцца асобы «адукацыйна» сямігодку на ўзросце ад 17 да 35 год з прычыны адсутнасці інтэрнату прымаюцца асобы прадзельныя ў Менску. Курсытанты абавязваюцца сціплым чынам папозывацца ў вольны час. Завані з дакументам аб ўзросце, адукацыі, стане здароўя, аўтабіяграфіяй і паштовымі маркамі на 40 коп. прымаюцца да 10 кастрычніка 1937 года. Тэмы — па Беларускай і рускай мовах, матэматыцы і палітграмае. Адрес: Менск, Савецкая, 16. АДМІНІСТРАЦЫЯ.